

# Інфармацыйная гадзіна “Дзяржаўныя сімвалы - нацыянальны гонар Рэспублікі Беларусь”

**М. С. Садоўская,**  
класны кіраўнік 8 класа Доцішскай СШ Воранаўскага раёна

**Тэма:** Дзяржаўныя сімвалы - нацыянальны гонар Рэспублікі Беларусь

**Мэта:** паглыбленне ведаў навучэнцаў аб дзяржаўных сімвалах Рэспублікі Беларусь.

**Задачы:**

-актуалізаваць і пашырыць ведаў дзяцей пра гісторыю стварэння дзяржаўнай сімволікі Рэспублікі Беларусь;

- стварыць умовы для ўсведамлення навучэнцамі значнасці дзяржаўнай сімволікі;

- спрыяць развіццю пазнавальнага інтарэсу, пашырэнню кругагляду ў галіне дзяржаўнай сімволікі;

- выхоўваць у школьнікаў паважлівыя і беражлівыя адносіны да дзяржаўных сімвалаў Рэспублікі Беларусь, да гістарычнага мінулага і традыцый народа нашай краіны;

-выхоўваць пачуцці патрыятызму і любові да сваёй Радзімы.

**Форма правядзення:** медыйная прэзентацыя з элементамі “мазгавога штурму”

**Абсталяванне:** на дошцы тэма інфармацыйнай гадзіны, плакат з выявай дзяржаўных сімвалаў, выстава кніг па тэме: Канстытуцыя РБ, Герб і Сцяг Беларускай дзяржавы (Мн.: Юнацтва, 2002); Александровіч Р., Нескаронная Т. "Зямля з блакітнымі вачыма" (Мн.: Беларусь, 2001), тэксты і табліца для чытання тэксту «Інсерт» (Дадатак 4), мультымедыйнае абсталяванне.

Фарміраванне груп. Кожны вучань, уваходзячы ў клас, атрымлівае па папяровай стужачцы, на якой напісаны адзін радок верша пра Беларусь. Дзеці павінны скласці вершаваную страфу і сесці за адзін стол. Атрымаецца 3 групы.

### Ход інфармацыйнай гадзіны

#### Настаўнік:

Радзіма наша – Беларусь,  
І колькі ні шукай,  
Не знойдзеш ты на ўсей зямлі  
Мілей, чым гэты край

Уступная гутарка. Паглядзіце, калі ласка, на карту свету, вы бачыце, што наша краіна знаходзіцца ў самым цэнтры Еўропы і, як самастойная дзяржава, мае сваю сімволіку і прымае актыўны ўдзел у сусветным жыцці. Сёння мы пагаворым пра дзяржаўную сімволіку нашай краіны. Пра тыя сімвалы, з дапамогай якіх прынята прадстаўляць нашу краіну ў свеце.

А як вы разумееце сэнс слова «сімвал»? (Сімвал – гэта тое, што служыць умоўным знакам: словы, прадметы, дзеянні для абазначэння пэўных паняццяў і ідэй, а таксама прыналежнасць да чаго-небудзь.

У далёкім мінулым людзі, якія жылі разам, утваралі плямёны. Плямёны, якія не жадалі ці не ўмелі захоўваць вопыт продкаў, гінулі – слабелі і раствараліся ў іншых плямёнах. Тыя ж плямёны, у якіх з павагай ставіліся да заветаў і культуры продкаў, квітнелі і развіваліся.

Плямёны адрозніваліся сваёй адзеннем, жыллём, прадметамі побыту. Пакланяліся сваім Багам, Сонцу і Зямлі.

У жорсткіх бітвах за свабоду і незалежнасць нашы продкі карысталіся круглымі шчытамі, афарбаванымі ў пэўныя колеры. Неабходнасць пазначаць свае палкі, аддзяляць іх ад варажых, адначасова запалохаць ворагаў і падбадзёрыць сваіх воінаў паступова прывяла да стварэння сцяга, а упрыгожаны рознымі "шчаслівымі прыкметамі" ці "знакамі лёсу" шчыт пераўтварыўся з цягам часу ў герб. Вось так і ўтвараліся дзяржаўныя сімвалы.

- Якія дзяржаўныя сімвалы вы ведаеце?

Герб і сцяг лічыліся і лічацца ва ўсіх краінах вышэйшымі сімваламі народа і шануюцца гэтак жа, як роднае слова, родны дом, родная культура і звычай і сімвалізуюць, увасабляюць для кожнага чалавека, для кожнага грамадзяніна Радзіму. Існавалі і існуюць цяпер пэўныя правілы стварэння сцягоў і гербаў, яны замацаваны традыцыяй і пэўнай навукай – геральдыкай. Галоўная ўмова: кожны герб і кожны сцяг павінны выказваць толькі ім уласцівую сімволіку. Інакш кажучы, усе гербы і ўсе сцягі павінны істотна адрознівацца і не паўтараць адзін аднаго.

-А як вы лічыце, што павінна быць адлюстравана на гербе, сцягу і ў гімне? (*Асаблівасці краіны.*)

-Зараз паслухайце яшчэ легенду пра нашу сімволіку:

-Нарадзілася ў маці тры сыны. Кажы яна першаму: "Цябе, сыноч, буду прасіць, каб насіў маю карону. Я спляла яе з жытняга калосся, канюшыны, ільну, якімі квітнее наша зямля". А затым дае сыну чырвоную зорачку. "Беражы яе, – гаворыць маці, – і глядзі, каб ніколі-ніколі не патухла гэтая зорка, бо з ёю ў сэрцы змагаўся наш народ за вольнае жыццё, за сонечнае неба".

"Ты, сыноч, – кажы маці другому, – насі адзенне, па якім усе будуць пазнаваць нашу багатую і мужную зямлю". І апранула сына ў чырвона-зялёна-белую вопратку.

"А ты, сынку, птах мой галасісты, будзеш спяваць маю самую любімую, дарагую песню", – папрасіла маці трэцяга сына і падарыла яму ноты і словы песні.

Задумалася маці: а якія ж імёны даць сваім сынам? А потым яшчэ раз звярнулася да сваіх дзяцей: "Ты, сыноч першы, будзеш вядомы ў нашай Дзяржаве пад іменем Герб; ты, сыноч другі, будзеш называцца Сцягам, а ты, сыноч трэці, – Гімнам". Так і жывуць у маці тры сыны: Герб, Сцяг, Гімн."

- А хто іх маці, як яе называюць? (*Рэспубліка Беларусь.*)

- Дзяржаўны герб, Дзяржаўны сцяг і Дзяржаўны гімн – гэты твар нашай дзяржавы, які адрознівае яе ад іншых краін свету. Кожны год ў другую нядзелю мая адзначаецца Дзень Дзяржаўнага герба і Дзяржаўнага сцяга

Рэспублікі Беларусь. А калі гучыць гімн, абавязкова трэба слухаць яго стоячы.

**Настаўнік.** Давайце разгледзім нашу сімволіку, папрацуем з тэкстамі, табліцамі і паспрабуем растлумачыць, чаму наша сімволіка так выглядае, і што сімвалізуюць пэўныя элементы, колеры.

*(На партах раскладзена сімволіка розных дзяржаў, у тым ліку Рэспублікі Беларусь. Удзельнікі выбіраюць Герб, Гімн і Сцяг Рэспублікі Беларусь і ў адпаведнасці з выбарам складаюць 3 групы.)*

### I. «Мазгавы штурм»

1. Што вы ведаеце пра Герб, Сцяг і Гімн? *(Праводзіцца бліц - гутарка з усімі навучэнцамі.)*

2. Запаўняецца першая графа табліцы (у групах).

Ведаю +	Даведаўся новае -	Не зразумеў ?

### II. Асэнсаванне.

1. Чытанне тэксту метадам «Інсерт». (Дадатак 1,2,3,4)

2. Запаўненне другой і трэцяй граф табліцы.

3. Прэзентацыя атрыманай інфармацыі па раздзелах табліцы.

*(Тры чалавекі ад кожнай групы распавядаюць, што яны ведалі пра Герб, Сцяг і Гімн да чытання тэксту, што даведаліся з новага тэксту, якая інфармацыя засталася незразумелай):*

-Што я ўжо ведаў аб Гербе, Сцягу і Гімне Рэспублікі Беларусь?

-Падзяліся адкрыццямі.

-Што засталася незразумелым?

-Што хачу даведацца глыбей?

**Вучань з групы 1 .** Паведамленне пра Дзяржаўны сцяг (Дадатак 1)

Настаўнік. Паслухайце верш, які склалі вучні групы 1 з атрыманых палосак пры ўваходзе ў клас.

**Вучань:** Над дубовым лісточкам краіны маёй  
Распускаецца папараць-кветкай.  
Палымнее жывым, неўміручым агнём  
Над прасторай лясоў ды палеткаў.  
Ад мяжы да мяжы ён лунае буслом,  
Прамяністы, бы сонца на ўсходзе.  
Запаліе ў сэрцы народу майго  
Гонар, годнасць і памяць стагоддзяў.  
Нібы ветразь, вятрамі напоўніцца зноў,  
І ў святочную нават гадзіну  
Не дае забывацца пра лёс ваяроў,  
Што крывёй баранілі айчыну.  
І вядзе за сабою дарогай жыцця,  
Асвятляючы шлях пакаленням,  
Сімвал нашай дзяржаўнасці – велічны сцяг,  
Сімвал волі, адвагі, сумлення.

**Настаўнік.** Другім дзяржаўным сімвалам з'яўляецца герб.  
Усе дзяржавы маюць свае гербы – афіцыйныя эмблемы. Яны намалюваныя  
на пячатках, бланках, грашовых знаках краіны. Вывучэнне гербаў  
займаецца навука геральдыка.

**Вучань з групы 2.** Паведамленне пра Дзяржаўны герб (Дадатак 2).

Настаўнік. Паслухайце верш, які склалі вучні групы 2 з атрыманых  
палосак пры ўваходзе ў клас.

**Вучань:**

Излучает он чудесный свет,  
У него – высокая судьба,  
И, пожалуй, в целом мире нет  
Благородней нашего герба.  
Гармонично сочетается герб,  
Воедино сопрягает он  
Солнце и колосья, свет и хлеб,  
Человеком чтимый испокон.  
В ярких выразительных тонах  
Колоски, цветы родных полей.  
В толстых геральдических томах  
Нет герба красивей и светлей.

**Настаўнік.** Сімвалам любой дзяржавы з'яўляецца і гімн – урачыстая  
песня.

**Вучань з групы 3.** Паведамленне аб Дзяржаўным гімне (Дадатак 3).

Настаўнік. Паслухайце верш, які склалі вучні групы 3 з атрыманых палосак пры ўваходзе ў клас.

**Вучань:**

Гучыць урачыста,  
Як водгукі славы,  
Гімн нашай вячыстай  
Цудоўнай Дзяржавы.

Усім адкрывае лёс,  
Мужнасць народа,  
Душу, што пранёс  
Трапяткой праз нягоды.

Гімн свету сцвярджае,  
Што любім мы працу,  
А шлях наш лунае  
Да радасці, шчасця.

Пад гукамі Гімна  
Я моўчкі клянуся  
Сапраўдным быць сынам  
Маёй Беларусі.

**Настаўнік.** Шчыра дзякую групам за працу, спадзяюся, што кожны ўзяў для сябе нешта карыснае. Сення мы гаварылі пра сімволіку дзяржавы. Тэму сімволікі мы прадоўжым, але гэта будзе сімволіка сям'і, а дакладней, герб майго роду. Я хачу вам пажадаць, каб вы заўсёды заставаліся патрыётамі сваёй краіны, старанна вучыліся і працавалі, і, можа быць, у гонар вашых заслуг перад Радзімай калі-небудзь прагучыць гімн Беларусі і падымецца яе сцяг. Любіце сваю Радзіму, гэта значыць імкніцеся рабіць усё, каб яна квітнела і становілася яшчэ прыгажэйшай. А што для гэтага можаце зрабіць вы? *(Добра вучыцца, выконваць свае абавязкі, імкнуцца быць сапраўдным чалавекам).*

**Герб і сцяг.**

Яны шчасліва паяднаны,  
Ушанаваны, герб і сцяг.  
І вызначаюць разам з намі  
Дзяржаўны лад, дзяржаўны шлях  
У іх гісторыя адвеку,  
У іх, бясконца дарагіх,

Збыліся мары чалавека  
І наша будучыня ў іх.  
Няхай жа сімвалы святыя  
Нязменна асвятчаюць лёс:  
Яны – апора, крылы тыя,  
Што падымаюць да нябёс.

### **Падвядзенне вынікаў. Гульня "Аўкцыён ведаў"**

- А зараз мы праверым вашы веды па дзяржаўнай сімволіцы. (На экране –  
табліца. Вучань выбірае намінацыю і балы)

Флаг	50	40	30	20	10
Герб	50	40	30	20	10
Гімн	50	40	30	20	10

### **СЦЯГ**

50 балаў

Што ўяўляе сабой дзяржаўны сцяг РБ?

40 балаў

Што азначаюць чырвоны, зялёны і белы колер сцяга?

30 балаў

Сімвалам чаго з'яўляецца арнамент на дзяржаўным сцягу РБ?

20 балаў

Калі паднімаецца і дзе ўстанаўліваецца дзяржаўны сцяг РБ?

10 балаў

Якія адрозненні мае дзяржаўны сцяг РБ, які быў на 10 лютага 2012 г. і пасля  
10 лютага 2012 г.?

### **ГЕРБ**

50 балаў

Што ўяўляе сабой дзяржаўны герб РБ?

40 балаў

Што азначае зямны шар на дзяржаўным гербе РБ?

30 балаў

Што азначае пяціканцовая зорка на дзяржаўным гербе РБ?

20 балаў

Калі быў зацверджаны дзяржаўны герб РБ?

10 балаў

Дзе рамяшчаецца адлюстраванне дзяржаўнага герба РБ?

## ГІМН

50 балаў

Што ўяўляе сабой дзяржаўны гімн РБ?

40 балаў

Назавіце аўтараў дзяржаўнага гімна РБ.

30 балаў

У якім годзе быў прыняты новы гімн РБ?

20 балаў

У якіх выпадках выконваецца гімн РБ?

10 балаў

Чаму пры выкананні гімна прынята ўставаць?

### Рэфлексія , калаж “Я люблю Беларусь!”

- Сёння мы можам зрабіць падарунак нашай роднай зямлі. Для гэтага вазьміце выразаныя з паперы кветкі і на пялестках прадоўжыце сказ “Для сваёй Радзімы я ...”( напісана у цэнтры кожнай кветкі). А затым вашы прыгожыя кветкі прымацуйце на плакаце-калажы “Я люблю Беларусь!”

*(Запаўненне кветкі пад песню А. Віннікава «Я люблю Беларусь».)*

Дадатак 1

Дзяржаўны сцяг Рэспублікі Беларусь уяўляе сабой прамавугольнае палотнішча, якое складаецца з двух гарызантальных каляровых палос: верхняй – чырвонага колеру і ніжняй – зялёнага колеру.

Адносіны шырыні палос чырвонага і зялёнага колеру – 2: 1. Адносіны шырыні Дзяржаўнага сцяга Рэспублікі Беларусь да яго даўжыні – 1: 2. Ля дрэўка (флагштока) вертыкальна размешчаны беларускі нацыянальны арнамент чырвонага колеру на белым полі, якое складае 1/9 даўжыні Дзяржаўнага сцяга Рэспублікі Беларусь.

Дзяржаўны сцяг Рэспублікі Беларусь мацуецца на дрэўку, якое афарбоўваецца ў залацісты (охра) колер.

Адносіны шырыні Дзяржаўнага сцяга Рэспублікі Беларусь да даўжыні дрэўка – 1: 3.

Пры правядзенні цырымоній і іншых урачыстых мерапрыемстваў Дзяржаўны сцяг Рэспублікі Беларусь выкарыстоўваецца з наканечнікам ромбападобнай формы з выявай пяціканцовай зоркі, аналагічным выяве на Дзяржаўным гербе Рэспублікі Беларусь. Наканечнікі вырабляюцца з металу жоўтага колеру.

Чырвоны колер на сцягу Беларусі – колер сцягоў Чырвонай Арміі і беларускіх партызанскіх брыгад. Гэты колер са старажытных часоў лічыцца знакам Сонца. Ён сімвалізуе крэўныя повязі, братэрства, высокае прызначэнне лёсу, перамогу, шчаслівае жыццё.



Зялёны колер – сімвал надзеі, вясны і адраджэння. Гэта колер прыроды, палёў і лясоў, якія здаўна займаюць асноўную частку тэрыторыі нашай краіны. Зялёны – колер добра, росту, развіцця, дабрабыту і міру.

Белы колер – перш за ўсё колер свабоды, маральнай чысціні і мудрасці. Гэтыя выдатныя якасці павінен свята захоўваць у сваёй душы сапраўдны сын беларускай зямлі.

На Дзяржаўным сцягу Рэспублікі Беларусь захаваны фрагмент найбольш старажытнага і тыповага для Беларусі арнаменту. Ён праслаўляе працавітасць і майстэрства як абавязковыя ўмовы шчаслівага лёсу. У цэнтры арнаменту ромб – найстаражытнейшы сімвал багіні зямлі і ўрадлівасці. Беларускі арнамент адлюстроўвае старажытную культуру народа, яго духоўнае багацце і адзінства.

Дзяржаўны сцяг Рэспублікі Беларусь падымаецца або ўстанаўліваецца:

- на будынку рэзідэнцыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь (пастаянна);

- на будынках Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь і Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь (пастаянна);

- на будынку Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь (пастаянна);

- на будынках органаў Камітэта дзяржаўнага кантролю Рэспублікі Беларусь (пастаянна);

- на будынках судоў Рэспублікі Беларусь, мясцовых выканаўчых і распарадчых органаў (пастаянна), а над будынкамі, у якіх праводзяцца пасяджэнні мясцовых Саветаў дэпутатаў, мясцовых выканаўчых і распарадчых органаў, – на час правядзення пасяджэнняў;

- на будынках, тэрыторыях і сродках перамяшчэння дыпламатычных і консульскіх прадстаўніцтваў, на будынках гандлёвых устаноў Рэспублікі Беларусь, якія знаходзяцца за мяжой, на марскіх судах і іншых сродках перамяшчэння, на якіх у якасці афіцыйных асоб знаходзяцца Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь, Старшыня Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, старшыня Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Прэм'ер-міністр Рэспублікі Беларусь або іншыя асобы, якія прадстаўляюць Нацыянальны сход Рэспублікі Беларусь або Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь, – у парадку, які вызначаецца Саветам Міністраў Рэспублікі Беларусь;

- у памяшканнях для галасавання К у дні выбараў і рэферэндумаў;

- у вайсковых частках Рэспублікі Беларусь згодна з вайсковымі статутам;

- на памежных заставах і прапускных пунктах (мытнях) Дзяржаўнай мяжы Рэспублікі Беларусь;

- на марскіх судах, судах рачнога флоту, зарэгістраваных у Рэспубліцы Беларусь;

- на спартыўных арэнах – у час правядзення чэмпіянатаў і першынстваў Рэспублікі Беларусь, міжнародных спартыўных спаборніцтваў з удзелам нацыянальных зборных і ў час узнагароджання беларускіх спартсменаў – пераможцаў міжнародных спаборніцтваў;

-на іншых аб'ектах па распараджэнні Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, па рашэнні Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь, мясцовых Саветаў дэпутатаў, мясцовых выканаўчых і распарадчых органаў

Дзяржаўны сцяг Рэспублікі Беларусь можа быць узняты таксама на цырымоніях і іншых урачыстых мерапрыемствах, якія праводзяцца дзяржаўнымі і грамадскімі органамі, прадпрыемствамі, арганізацыямі і ўстановамі, падчас народных, працоўных, сямейных святаў і ў іншыя памятнаыя дні.

Сцяг з'яўляецца прамым нашчадкам сцяга БССР, з якога выдалілі серп і молат. Быў прыняты 7 чэрвеня 1995 года і нязначна зменены ў 2012 годзе.

## Дадатак 2

Дзяржаўны герб Рэспублікі Беларусь уяўляе сабой размешчаны ў сярэбраным полі зялёны контур Дзяржаўнай мяжы Рэспублікі Беларусь, накладзены на залатыя промні ўзыходзячага над зямным шарам сонца. Уверсе знаходзіцца пяціканцовая чырвоная зорка.

Герб абрамлены вянком з залатых каласоў, пераплеценых справа кветкамі канюшыны, злева – кветкамі лёну. Вянок тройчы перавіты з кожнага боку чырвона-зялёнай стужкай, у сярэдняй частцы якой у аснове Дзяржаўнага герба Рэспублікі Беларусь у два радкі напісаны золатам словы «Рэспубліка Беларусь».

Зямны шар – знак таго, што Рэспубліка Беларусь успрымае ўсе народы Зямлі як раўнапраўных сяброў і партнёраў. Яднанне Зямлі і Сонца - галоўны знак жыцця.

Чырвоная зорка – сімвал чалавека і чалавецтва, знак мужнасці і высокіх намераў. У малюнку герба захаваныя асноўныя нацыянальныя і духоўныя каштоўнасці беларусаў: грамадзянскае адзінства, праца, любоў да свету.

Выява Дзяржаўнага герба Рэспублікі Беларусь змяшчаецца:

-на будынку рэзідэнцыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, на будынках палат Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь, Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь, Камітэта дзяржаўнага кантролю Рэспублікі Беларусь, міністэрстваў, дзяржаўных камітэтаў і іншых рэспубліканскіх органаў дзяржаўнага кіравання Рэспублікі Беларусь, на будынках мясцовых Саветаў дэпутатаў, мясцовых выканаўчых і распарадчых органаў, судаў, органаў Пракуратуры Рэспублікі Беларусь, на будынках дыпламатычных і консульскіх прадстаўніцтваў, гандлёвых устаноў Рэспублікі Беларусь, якія знаходзяцца за мяжой; у памяшканнях шэрагу іншых дзяржаўных устаноў;

-на пячатках і бланках дакументаў Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, Парламента, Урада, міністэрстваў, дзяржаўных камітэтаў Рэспублікі Беларусь і т. д .;

-на каштоўных паперах, аблігацыях, паштовых марках і латарэйных білетах Рэспублікі Беларусь;

-на пашпартах грамадзян Рэспублікі Беларусь, а таксама на дыпламатычных і іншых замежных пашпартах, якія выдаюцца грамадзянам Рэспублікі Беларусь;

-на памежных слупах, якія ўстанаўліваюцца на Дзяржаўнай мяжы Рэспублікі Беларусь, а таксама ў пунктах пропуску праз яе.

Герб быў зацверджаны 7 чэрвеня 1995 года

На сённяшні момант апісанне герба Беларусі зафіксавана ў законе «Аб дзяржаўных сімвалах Рэспублікі Беларусь», прынятым у 2004 годзе

### Дадатак 3

Дзяржаўны гімн Рэспублікі Беларусь уяўляе сабой музычна-паэтычны твор, які выконваецца ў выпадках, прадугледжаных Законам Рэспублікі Беларусь ад 5 ліпеня 2004 г. № 301-З "Аб дзяржаўных сімвалах Рэспублікі Беларусь" і іншымі заканадаўчымі актамі Рэспублікі Беларусь.

Дзяржаўны гімн Рэспублікі Беларусь можа выконвацца ў аркестравым, харавым, аркестрава-харавым або ў іншых вакальных, інструментальных або вакальна-інструментальных варыянтах. Пры гэтым могуць выкарыстоўвацца аўдыё- і відэазапісы, а таксама сродкі тэле- і радыётрансляцыі. Пры вакальным і вакальна-інструментальным выкананні Дзяржаўны гімн Рэспублікі Беларусь выконваецца цалкам, а пры яго інструментальным выкананні дапускаецца частковае выкананне – прайграюцца запеў і прыпеў адзін раз.

Дзяржаўны гімн Рэспублікі Беларусь выконваецца:

-пры ўступленні Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь на пасаду – пасля прынясення ім Прысягі;

-пры адкрыцці і закрыцці сесій Палаты прадстаўнікоў і Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь;

-падчас афіцыйнай цырымоніі ўзняцця Дзяржаўнага сцяга Рэспублікі Беларусь і іншых афіцыйных дзяржаўных цырымоній;

-падчас правядзення цырымоній сустрэч кіраўнікоў замежных дзяржаў, парламентаў і ўрадаў замежных дзяржаў, якія наведваюць Рэспубліку Беларусь з афіцыйнымі візітамі;

-пры афіцыйных цырымоніях ускладання вянкоў кіраўнікамі замежных дзяржаў, парламентаў і ўрадаў;

-пры правядзенні воінскіх рытуалаў – у адпаведнасці з агульнавайсковымі статутамі Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь;

-пры афіцыйных цырымоніях падчас спартыўных спаборніцтваў на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь і за яе межамі – у адпаведнасці з правіламі арганізацыі гэтых спаборніцтваў

Дзяржаўны гімн Рэспублікі Беларусь можа выконвацца:

-пры адкрыцці помнікаў, памятных знакаў і іншых збудаванняў, прысвечаных знамянальным падзеям у жыцці Рэспублікі Беларусь, у гонар знакамітых дзяржаўных, палітычных, грамадскіх і ваенных дзеячаў, народных герояў, дзеячаў навукі, мастацтва і культуры;

-пры адкрыцці і закрыцці ўрачыстых сходаў, прысвечаных дзяржаўным святам Рэспублікі Беларусь;

-у час урачыстых сходаў, якія праводзяцца дзяржаўнымі органамі і іншымі арганізацыямі;

-грамадзянамі падчас народных, працоўных, сямейных святаў і іншых урачыстых мерапрыемстваў пры забеспячэнні неабходнай павагі да Дзяржаўнага гімна Рэспублікі Беларусь.

Дзяржаўны гімн Рэспублікі Беларусь трансляецца дзяржаўнымі тэлевізійнымі і радыёвяшчальнымі кампаніямі:

-штогод у пачатку і перад заканчэннем вяшчання, а пры кругласутачным вяшчанні – у 6 гадзін і ў 24 гадзіны;

-у навагоднюю ноч – пасля бою гадзінніка ў 24 гадзіны.

Пры афіцыйным выкананні Дзяржаўнага гімна Рэспублікі Беларусь прысутныя слухаюць яго стоячы (мужчыны – без галаўных убораў, ваеннаслужачыя, іншыя асобы, для якіх прадугледжана нашэнне форменнага адзення, – у адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь).

Выкананне Дзяржаўнага гімна Рэспублікі Беларусь пры правядзенні Рэспублікай Беларусь афіцыйных мерапрыемстваў на тэрыторыі замежных дзяржаў ажыццяўляецца ў адпаведнасці з правіламі, усталяванымі Міністэрствам замежных спраў Рэспублікі Беларусь, законамі, правіламі і звычаямі дзяржавы знаходжання.

Доўгі час гімнам Беларусі была песня, складзеная ў гады існавання Беларускай ССР і зацверджаная ў 1955 годзе. Музыку да гімна напісаў Нестар Сакалоўскі ў гады вайны, а словы – Міхась Клімковіч. Адзінаццаць гадоў спатрэбілася гэтай песні, каб яе зацвердзілі афіцыйным гімнам краіны. З 1995 па 2002 год гімн выконваўся без слоў, паколькі Савецкі Саюз, згаданы ў тэксе, ужо не існаваў. У 2002 годзе Уладзімір Карызна прадставіў новы варыянт тэксту гімна, які быў прызнаны і зацверджаны. Мелодыю гімна нашай краіны напісаў Нестар Сакалоўскі, а словы належаць паэтам Міхаілу Клімковічу і Уладзіміру Карызне.

**Чытанне тэксту метадам «Інсерт»**

I этап: Чытаецца тэкст з пазнакамі + (ужо ведаў), - (новае), ? (Незразумела, хачу задаць пытанне).

II этап: Запаўненне табліцы.

Ведаю +	Даведаўся новае -	Не зразумеў ?

III этап: абмеркаванне ў групах і складанне паведамленняў:

1. Што мы ведалі пра Герб, Сцяг і Гімн РБ?
2. Што мы даведаліся?
3. Пра што мы хацелі б даведацца? Што засталася незразумелым?

IV этап: прэзентацыя працы групы (паведамленні).